

Агляд жыцьця Заходняе Беларусі

Уступ

Ад пэўнага часу, калі Заходняя Беларусь пачала праяўляць адзнакі съядомага жыцьця, калі масы ўзварушыліся і пачалі шукаць нейкага выхаду з утварыўшагася палажэння, стан жыцьця вымагае крытычнага агляду, каб з такога досьледу зрабіць ацэнку справы, ды на рацыянальных вывадах будаваць далейшы цяг жыцьця. Аднак на дзеле справа ў нас пайшла не туды, куды трэба. Пакуль Заходня-Беларускае грамадзянства пасъля павароту з Рәсей не азнаёмілася з палажэннем, нашае жыцьцё прадстаўляла карціну супакою. Мохто думаў, што гэта адвечна спакойны беларускі народ сыпіць па дайнейшаму, ды будаваў на гэтай думцы жываедzkія пляны, аднак аказалася, што Беларусы не спалі і пэўна не думалі спаць, але толькі да часу не маглі ўвайсьці ў калею жыцьця. Цяпер жа, калі жыцьцё ўвайшло ў калею і азнаёміўшыся з палажэннем народ пачаў праяўляць адзнакі інтэнсыўнасці — жыцьцё нашае прадстаўляе з сябе арэну змагання. З прычыны ўзбудзіўшася народнае съядомасці мусілі кінуць свае летуценыні Скульскія¹ і Студніцкія², якія думалі за 50 гадоў не пакінуць ад беларусаў і съледу, за тое-ж зъявіліся іншыя, якія пачалі спекуляваць ужо не на пасыўнасці, але на інтэнсыўнасці Беларускага народу. Зъявіліся розныя кірункі грамадзкае мыслі, і кожны кірунак пачаў круціць на сваю руку агульна-нацыянальнае жыцьцё. Мы не будзем уваходзіць у разбор кожнага паасобнага кірунку, хоць мо ў далейшым закранем той ці іншы з гэтых кірункаў, бо нам ходзіць не аб тое, за што змагаецца кожны з іх і куды ён думae весыці беларускі народ, у нас справа ідзе перш на перш аб тое, што ніводзін з гэтых кірункаў не асноўваецца на дакладным зразуменіі беларускае справы, хоць кожны з іх бярэ з анульнанацыянальнага жыцьця тое, што яму карыстна. Розныя кірункі грамадзкае мыслі, пачынаючы ад быўшае Грамады і ўключаючы сюды нават Паўлюкевіча³, не ёсьць нечым такім, што мае манаполь у беларускім жыцьці, але гэта ўсе ёсьць не больш не меныш як зъявішча агульнага жыцьця, якія павінны усялякае іншае зъявішча, бо ў дасыле-

дах гэтых зъявішчаў захована тлумачэнье асноў беларускага жыцьця з усемі яго хібамі і годнасцямі.

Нажаль, у нас ніхто не думае разгледзець агульнае жыцьце з погляду бесстароннага крытыка, і кожны разглядае з погляду кірунку тае мыслі, да якой ён сябе далучае, дзеля чаго ацэнка беларускага жыцьця заўсягды бывае аднабокая, так што шмат якіх дадатных з'явішчаў, якія маглі бы паслу жыць фундаментам далейшае дзейнасці, ўнікае ад нашага погляду і шмат якіх ад'ёмных зъявішчаў мы таксама не можам прыкметці, і яны надалей застаюцца пісаваць нашую справу. Вынікі такога стану рэчаў ужо скізываюцца і што раз дык ўсе больш і больш кідаюцца ў вочы. Аб гэтым будзем гаварыць у сваім месцы, цяпер трэба звязаць увагу на тое, што ніколі не трэба судзіць аб рэчах прад'узятымі думкамі, што з'яўляецца прычынай аднабокасці нашых заключэнняў. Трэба ведаць, што маючы патрэбную дозу лёгкіх і дыялектыкі, можна даказаць усё, што хочаш, і можна адкінуць усё, што хочаш, як гэта рабілі старадаўнія грэцкія філёзафы, забаўляючыся філязофіяй, у нас жа ходзіць не аб тое, каб забаўляцца патрэбнымі вывадамі, але аб тое, каб на гэтых вывадах грунтаваць сваю дзейнасць, будаваць свае жыцьця, дзеля чаго мы сваёй аднабокасцю грашым перш на перш над сабою. Укрываючы аднабокі спосаб мысленія, мы лёгка можам ісці ў намечаным кірунку, але за тое яшчэ лягчэй можам заблудзіцца. Нас ніхто не можа зьбіць з нашага шляху, але той шлях, па якім мы ідзем, вядзе нас не туды, куды мы хочам, і не нашыя праціўнікі, на якіх мы готовы выліваць бруд, а мы самы сабе папсуем усю справу. Дзеля гэтага не зядлкая барацьба за свой кірунак, якая мусіць быць аднабокай, але дакладнае зразуменіе ўсіх фактаў жыцьця, як дадатных, так і ад'ёмных, ёсьць падстава, на якой мы можам грунтавацца.

Што рабіць?

Ізноў настаў школьны год, а школаў для нас, беларусаў, няма. Дзесяткі тысяч дэклірацыяў, зложаныя ў мінулыя гады, прапалі без вынікаў, бо куратары і інспектары ў большасці не ражылі даць ніякага адказу дэклірантам. Цяпер мы стаімо перад неабходнасцю вымагаць адказаў ад куратараў і інструктараў, ды ў восені ізноў распачаць “школьны

плебысцыт” падачай дэклярацыяў. Толькі цяпер ўжо адчуваеца роспач у масах, няма энэргіі да гэтай справы, як быццам у мінулья гады можна было верыць, што школьнія ўлады дадуць нам школы. Хто ведаў адносіны ўладаў да патрэбаў беларусаў, той ніколі сур'ёзна не верыў, што польская улада можа даць нам школы, аднак дэклярацыі падавалі, падавалі не дзеля таго, каб здабыць школы, а дзеля таго, каб выявіць сваю волю, каб паказаць, што ня ўсё ў дзяржаве нармальна, каб паставіць рабром балочае пытаньне. І вось цяпер, пасля таго, калі ўсё гэта было выяўлена і калі ўлады не рачылі нават аднесыціся да справы як сълед, мы ясьней як калі-небудзь бачым, што мы не грамадзяне Польскай Рэспублікі, але пленнікі яе, бо грамадзяне дзяржавы маюць права, якія ўлады павінны абараніць, калі ж нашых праў улады не толькі не абараняюць, але нават парушаюць, дык мы можам быць альбо пленнікамі, калі ад нас не будуць вымагаць абавязкаў, альбо рабамі, калі не маючы праў, мы будзем нясыці абавязкі.

Трэба прызнацца, што несвядомыя беларусы па дайнейшай памяці ад паншчыны ўсё яшчэ лічаць, што трэба пакарацца начальству ў-ва імя таго, што яно начальства, не разумеючы таго, што дзяржава апраўдвае сябе tym, што яна абараняя права грамадзян, г.з. бароніць іхнюю волю, якую яны не павінны ахвяроўваць нават дзяржаве, не павінны паніжацца перад начальствам, бо ў гэткім разе дзяржава не будзе мець чаго бараніць і будзе толькі мець што гвалтаваць. І калі розныя “нацыі” на нашых “крэсах” любяць быць прыгантывымі, дык гэта дзеля таго, што нашы цёмныя сяляне яшчэ не выжылі сваіх прыгонных паняццяў аб начальстве. Але пара гэта выжыць, пара трэбаваць ад уладаў, каб яны захоўвалі нашыя права, а калі яны не будуць захоўваць нашых праў, мы мусім пратэставаць, пратэставаць і пратэставаць дзе толькі можна, каб бачылі нашыя “таспадары”, што мы ім не прыганятыя, але запраўды “вольныя і роўныя”, хоць і пагвалтаваныя ў правох. Трэба нам зразумець, што запраўды прыгоннымі могуць быць толькі тыя, хто не разумее сваіх правоў дабравольна падпарадкуецца сваім валадаром, але хто свае права разумее, хто пратэстуе проці гвалту, таго немагчыма зрабіць прыгонным, бо пратэсты робяць непрымальнымі адносіны і палажэнье ў дзяржаве, дык у інтарэсах дзяржайнасці будзе патрэба так ці інакш унармаваць гэткае

палажэнъне. З гэтага ясна, што мы мусім усыцяж выяўляць сваю волю задаваленъня сваіх правоў, нягледзячы на тое, што нам іх ніколі не задаволяць, бо нам дзяржава не хоча даць праў, дык мы сваімі пратэстамі, сваімі вымаганьнямі будзем тварыщь ненармальнае палажэнъне ў дзяржаве, якое напэўна аслабляе ейную сілу і ейны аўтарытэт. Дык калі дзяржава хоча захаваць сваю сілу і аўтарытэт, мусіць задаволіць сваіх грамадзян, а калі яна не хоча іх задаволіць, дык змушана будзе йсьці да развалу. Дык значыць, “школьны плебісцыт”⁴ мы павінны ўсыцяж тварыщь, бо ён мае сэнс як тагды, калі нашу волю паслухаюць, так і тагды, калі яе не паслухаюць.

Але што рабіць цяпер, каб задаволіць нястачу школы? Вось пытанъне, перад якім мы стаімо. Нашыя “таспадары” не хочуць даць нам школы і цярпліва выносіць нашую волю, пярэчачую іхнім інтэрэсам, чакаючы, пакуль не зломяцца нашыя сілы і мы змоўкнем ды дабравольна згодзімся быць прыгоннымі. Але мы павінны недапусціць да гэтага і знайсьці выхад з палажэнъня. Выхад будзе такі: калі няма дзяржаўнай школы, адчыняць прыватныя, калі не даюць прыватных, дык трэба вучыць ў дому, калі немагчыма вучыць дзяцей, дык трэба вучыць дарослых; tym, ці другім, ці трэйцім шляхам выхад усё-ж такі ёсьць, ды мы мусім з гэтага скарыстаць, мусім накіраваць усе высілкі да гэтага выхаду, мусім заняцца гэтым станоўча і плянава і напэўна можам перамагчы сваё палажэнъне. Т[аварыства]ва Бел[арускай] Школы альбо Бел[арускае] Нав[уковае] Т[аварыст]ва⁵ павінны апрацаўваць праграмы хатніга вучэнъня і праграму курсаў для дарослых, павінны выдаць інструкцыі і рукаводства, павінны выпусціць падручнікі як для жадаючых вучыцца, так і для тых, хто можа вучыць. Грамадзянства па магчымасці павінна вучыць сваіх дзяцей у хаце пабеларуску, побач з польскім вучэнънем у школе, а калі магчыма, дык узяць ававязак выключна хатніга вучэнъня. Усе адукаваныя сілы на вёсцы павінны спрабаваць даваць хатнія лекцыі, калі гэта магчыма. Гурткі Т[аварыст]ва Бел[арускай] Шк[олы] павінны арганізоўваць курсы для дарослых. Усе спосабы павінны быць скарыстаныя, каб нанесыці ўдар нашым валадарам з другога боку. Яны чакаюць і спадзяюцца, што без іхніх ласкі мы загінем ў цемры і зробімся працоўнай жывёлай, але мы павінны выявіць сваю жывучасць і съвядомасць і здабыць сабе асьвету без панскае ласкі.